

---

**А**бмяркоўваючы зь літоўскімі калегамі імаверны зъмест маёй прадмовы, я вырашыў засяродзіцца на кароткім гістарычным аглядзе супрацоўніцтва беларускай і літоўскай гістарычных школаў. На маю думку, разывіцыё і супраца беларускіх і літоўскіх вучоных увесь час залежалі ад палітычнай каньюнктуры на абшарах гістарычнай Літвы. У новы час нашы народы ўступілі без уласных дзяржаваў. Таму да 1920-х гг. беларускай і літоўскай гістарычных школ як такіх не існавала. У выніку перамогі мадэрнага нацыяналізму ў 1919—1922 гг. на землях гістарычнай Літвы ў адлегласці 300 кілямэтраў адначасова паўсталі тры нацыянальныя ўніверсітэты: польскі ў Вільні, літоўскі ў Коўне (Каўнасе) і беларускі ў Менску. Гістарычныя інстытуты кожнай нацыі прэтэндавалі на тое, каб быць галоўнымі цэнтрамі дасыледаваньня мінулага Літвы: зь літоўскай, польскай ці беларускай пэрспэктывы<sup>1</sup>.

Група прафэсійных гісторыкаў, што заснавала беларускую гістарычную школу ў 1922 г. пры Беларускім дзяржаўным універсітэце, атрымала адукцыю і пачала сваю кар'еру ў Расейскай імперыі. Лідэрам менскай школы стаў першы рэктар БДУ — прафэсар украінска-сэрбскага паходжанья Ўладзімер Пічэта. У той самы час іншы «стараражымы вучоны» беларускага паходжанья Іван Лапа пачаў рыхтаваць маладыя літоўскія кадры ў Коўне. Галоўнымі кірункамі абодвух нацыянальных цэнтраў сталася вывучэнне сярэднявечнай дзяржавы — Вялікага Княства Літоўскага. Адзначым, што тагачаснымі менскімі гісторыкамі быў створаны шэраг клясычных працаў, безъ якіх дагэтуль не абыходзіцца ніводзін сур'ёзны дасыледчык гэтай тэмы<sup>2</sup>. Ацэнваючы беларускіх калегаў, лідэр тага-

<sup>1</sup> Гл. маю рэцэнзію на швэдзкай мове на доктарскую працу літоўскай навукоўкі Аўдроне Янужэце, абароненай ва ўніверсітэце фінскага Тампера: Janužyté, Audronė. Historians as Nation State-Builders: the Formation of Lithuanian University 1904—1922 (2005) // Nordisk Øst-Forum. № 4. 2006. S. 459—461.

<sup>2</sup> Ігнатоўскі, Усевалад. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі. — Мінск, 1922; Доўнар-Запольскі, Мітрафан. Гісторыя Беларусі. — Мінск, 1926 (Рукапіс); Доўнар-Запольскі, Мітрафан. Сацыяльна-еканамічная структура Літоўска-Беларускай дзяржавы ў XVI—XVII стагодзьдзях / Гісторыка-археалагічныя зборнік. Том 1. Менск, 1927; Дружчыц, Васіль. Палажэнне Літоўска-Беларускай дзяржавы пасля Люблінскай уніі / Працы Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту. Т. 5—6. — Менск, 1925; Любашскі, Матвей. Літоўска-Беларуская дзяржава ў пачатку XVI стагодзьдзя / Чатырохсотлецьце беларускага друку 1525—1925. — Менск, 1926; Пічета, Владимир. Белоруссия и Литва, XV—XVI вв. — Москва, 1961; Даўгяла, Дзымітры. Літоўская мэтрыка ё яе каштоўнасць для вывучэння мінуўшчыны Беларусі. — Riga, 1933.

часнай нямецкай гісторыяграфіі прафэсар Ота Гёцш (Otto Hoetzscher) зазначыў у 1929 г., што штуды менскіх гісторыкаў «знаходзяцца ў навуковых каардынатах, якія адпавядаюць нашым»<sup>3</sup>.

Але былі і істотныя адрозненіні. Літоўцы стваралі гісторычную навуку ў межах уласнай дэмакратычнай дзяржавы. Беларускія гісторыкі толькі марылі пра незалежнасць «мангольскага тыпу», працуочы ў аўтаномнай частцы вялізарнай таталітарнай дзяржавы. Адсюль мы маем дэльце важныя высновы. Хоць першае пакаленне літоўскіх і беларускіх гісторыкаў мела супольную расейскую адукацыю і супольную навуковую мову, супраца менскіх і ковенскіх калегаў была немагчымай, бо Літва ўважалася ворагам СССР. У незалежнай ковенскай Літве гісторыкі атрымоўвалі доктарскія ступені на Захадзе. Лекцыі ў Каўнаскім універсітэце ў 1930-я гг. чытала багата нямецкіх, фінскіх і швэдзкіх гісторыкаў. Так у гісторычнай адукацыі міжваеннай Літвы адбылася поўная пераарыентацыя з Рәсеi на Захад. У той самы час дзейнасць беларускіх гісторыкаў была абвешчана сталінскім кіраўніцтвам «нацыяналістычнай», 32 менскія гісторыкі былі фізычна і духоўна зынішчаны, іх працы былі выдалены з навуковых бібліятэк. Як падкрэсліў Райнэр Лінднер, «Гісторыя беларускай гісторыяграфіі савецкага пэрыяду ёсьць гісторыя яе ліквідацыі»<sup>4</sup>. Далучаная да СССР пазьней Літва пазъбегла татальнага зынішчэння гуманітарных кадраў і здолела ў 1945—1991 гг. працягваць традыцыі навуковай школы пэрыяду незалежнасці, хай сабе і ў моцна абмежаваных марксісцкай дагматыкай рамках. У той самы час беларуская гісторычна школа была зыніштожаная ў 1930-я гг. і цяжка адраджалася. БССР была адзінай рэспублікай эўрапейскай часткі СССР, якая ня мела гісторычнага часопісу. Згодна з партыйнымі дырэктывамі, адлік сапраўднай гісторыі Беларусі вёўся з 1917 г. Беларускі этнас разглядаўся як негісторычны, які ня меў уласнай эліты, высокай культуры і мастацтва<sup>5</sup>. Беларуская гісторыяграфія была задушана ў абдымках этнографізму і партыйных дырэктываў. Усё створанае па-за межамі сялянскай хаты лічылася спадчынай польскіх паноў ці маскоўскіх памешчыкаў.

Склалася парадаксальная сітуацыя. Замест натуральнага аб'екта навукова-га дасьледаваньня — роднага краю — гісторыкі БССР заўзята вывучаюць гісторыю КПСС — партыі, пад кіраўніцтвам якой нішчылася беларуская этнічная культура. Пасыль разбурэнья каляніяльнай сістэмы ў Афрыцы і Азіі падобнай

<sup>3</sup> Лінднер, Райнэр. Гісторыкі і ўлада. Мінск, 2003. С. 199. Заўважу, што праз семдзесят гадоў пракацуочы разам зь менскімі вучонымі над першым нямецкім падручнікам па гісторыі Беларусі «Handbuch der Geschichte Weissrusslands» (2001), гісторыкі зь Нямеччыны скардзіліся на мэтада-лягічную прорву паміж імі і іхнімі беларускімі калегамі.

<sup>4</sup> Лінднер, Райнэр. Беларускія гісторыкі пад Сталіным, 1870—1945 // Беларускі гісторычны агляд. 1998. Т. 5. Сп. 2 (9). С. 365—395. Даступна на: <http://www.lingvo.minsk.by/~bha/05-02/LIND.htm>.

<sup>5</sup> Kotljarchuk, Andrej. The tradition of Belarusian Statehood: a war for the past // Contemporary Change in Belarus. Baltic and Eastern European Studies. 2004. Vol. 2. Södertörns högskola. P. 41—72.

ситуацыі не было нідзе ў съвеце<sup>6</sup>. Акурат тады нечужы нам Віленскі край у съядомасці большасці беларусаў стаўся часткай далёкай культурна Прыбалтыкі. Адначасова нацыянальна съядомая моладзь пад уплывам аматарскіх тэкстаў настаўніка літаратуры Міколы Ермаловіча захапілася мітам «беларускай дзяржавы ВКЛ», адмаўляючы этнічным літоўцам у праве на спадчыну ВКЛ і заціскаючы іх у межы Жамойці. Між тым пачатковых ведаў гістарычнай геаграфіі досыць, каб пераканацца, што значныя абшары гістарычнай Літвы з Коўна, Біржамі, Вількамірам і Ўпітамі знаходзяцца ў этнічнай і гістарычнай «Літве», а не «Жамойці»<sup>7</sup>. Элемэнтарнае знаёмства з крыніцазнаўствам і гісторыяй кнігі давядзе, што літоўскія кнігі масава друкаваліся ў ВКЛ, прычым з канца XVII — у XVIII ст. яны ўжо пераўзыходзілі накладамі друкаваныя выданыні на стара-беларускай мове. Мова гэтых кніг называлася «літоўскай», і на гэтай мове пісаліся афіцыйныя акты — між іншым, Канстытуцыя Рэчы Паспалітай З траўня 1792 г. На жаль, гэтая інфармацыя не перашкаджае мітам пра «беларускую дзяржаву ВКЛ» заставацца папулярнымі нават у акадэмічным асяродку. Зь іншага боку, многія літоўскія гісторыкі ня бачаць палітычнай і культурнай значнасці рускага складніка ў ВКЛ, пакідаючы нашым продкам ролю выключна дэмографічнага чынніка.

Пасля атрымання незалежнасці абедзве краіны рухаліся ў бок дэмакратый і ёўрапейскіх каштоўнасцяў. Лагодны палітычны клімат спрыяльна адбіваўся на контактах гісторыкаў суседніх краінаў. У 1993 г. у этнічна літоўскай вёсцы Гярвяты адбыўся першы круглы стол беларускіх і літоўскіх навукоўцаў, прысьвечаны супольнай спадчыне ВКЛ. Літоўскія гісторыкі сталі частымі гасцямі беларускіх канферэнцый. 1994-ты спыніў гэты працэс. З другой паловы 1990-х гг. Літва плаўна ўваходзіла ў структуры Ёўразьвязу і НАТО, у той час як Беларусь рухалася ўсё далей на Ўсход. Практычна ўсе сумесныя навуковыя ініцыятывы замарозіліся. Для літоўскіх гісторыкаў больш цікавым зрабіўся Захад, а іх беларускія калегі спазналі цік і дыскрымінацыю ва ўласнай краіне ды падзел сваёй супольнасці на «чэсных» і «нячэсных» навукоўцаў<sup>8</sup>. Апошняя дзесяць гадоў маладое пакаленіне літоўскіх гісторыкаў зноў масава выїжджае вучыцца на Захад. Іх старэйшыя калегі вывучылі ангельскую і німецкую мовы ды ўсталявалі шчыльныя контакты зь міжнароднымі акадэмічнымі ўстановамі, пачалі друка-

<sup>6</sup> Урбан, Павал. Сучасныя палітычныя тэндэнцыі ў савецкай гістарычнай навуцы Беларусі / Беларускі зборнік. München, 1957. С. 40—63; Партоноў, Андрій. Саветызацыя гістарычнай навукі ў Украіне і Беларусі (некаторыя канцэптуальныя меркаванні) // Беларускі гістарычны агляд. 2000. Т. 7. Сп. 2. С. 476—488.

<sup>7</sup> Падрабязней на гэту тэму гл. мае развагі ў эсэ «Падарожжа ў сэрца Літвы» // ARCHE. 2006. № 1—2. Даступна на: <http://arche.bymedia.net/2006-1/katlarcuk106.htm>.

<sup>8</sup> Kotljarchuk, Andrej & Wawreniuk, Piotr. Historieförvanskningen i Vitryssland // Helsingborg Dagbladet. 19.03.2006; Котлярчук, Андрей. Історики у шанцях: Білоруская наука під Лукашэнком // Украіна модерна. 2007. № 12 (1): Стандарты науки і акаадемічне середовище. С. 62—71.

## АНДРЭЙ КАТЛЯРЧУК

вацца за мяжой. У той самы час беларуская гістарычна супольнасць пагружалася разам з усёй краінай у цемру міжнароднай ізалацый. Між тым для нармальнага разъвіцца навуковай школы патрэбны сталы дыялёг з сусьеветнай навукай. Ня трэба тлумачыцца важнасці падобных контактаў. Калі літоўскія вучоныя адпраўляюцца на стаж у Кембрыдж ці Стакгольм, менскія гісторыкі сядзяць дома альбо, у лепшым выпадку, едуць у Москву ці Варшаву. Як вынік, у Беларусі бракуе гісторыкаў, якія ведаюць заходнія мовы, сочаць за найноўшай літаратурай, якія наагул здольныя прыняць годны ўдзел у міжнародным акадэмічным праекце.

Цешыць, што апошнія трэх гады ў беларуска-літоўскім гістарычным дыялёгу назіраюцца пазытыўныя зрухі. Вільня гасцінна адчыніла дэзверы ўніверситету Мікалая Ромэра для бакаляўрскай і магістарскай праграмаў ЭГУ па гісторыі. Інстытут гісторыі Літвы адкрыў стаўку для дасьледчыка беларускай спадчыны ВКЛ, якую сённяня займае Генадзь Сагановіч. У літоўскай амбасадзе адбыўся круглы стол беларускіх і літоўскіх гуманітарыяў у пытаннях супольнай спадчыны ВКЛ.

Наш выдавецкі праект, які зьдзейсьнены з ініцыятывы беларускага боку, быў сур'ёзна падтрыманы Інстытутам гісторыі Літвы (Дарыюс Сталюнас) і аўтарам гэтых радкоў. Спадзяюся, што абранныя намі разам артыкулы літоўскіх гісторыкаў пазнаёмяць беларускага чытача з шырокім спектром сучаснай гістарычнай думкі суседняй краіны, якая цягам сваёй 1000-гадовой гісторыі шчыльна павязаная зь Беларусью. Суседзі зноў робяцца цікавымі адзін аднаму.

Андрэй Катлярчук

---

*Андрэй Катлярчук (1968), доктар гістарычных науک. Лектар університету Содэрторн у Стакгольме (Söderörns högskola).*